



**50
КПБЮ
ПА ІНІЦЫЯТЫВЕ
КАМСАМОЛЬЦАЎ**

Усё менш часу застаєца да знамянальных дат у жыцці нашай рэспублікі і ўсяго савецкага народа.

Натуральна, што падрыхтоўка да гэтых свят стаіця пер у цэнтры ўзвіг шматысячнага калектыву нашага ўніверсітэта, у тым ліку студэнцтва. Камсамольская арганізацыя гістарычнага факультета арганізавала ў гэтым годзе сацыялістычнае спаборніцтва паміж камсамольскімі групамі. Гэтае мэропрыемства прысвячаецца стагоддзю з дня нараджэння У. І. Леніна. Распрацаван канкрэтны план правядзення сацспаборніцтва. Яно праводзіцца ў трох этапах. На першым этапе, які за канчваецца ў студзені 1969 года, спаборніцтва прысвячаецца 50-годдзю БССР і КПБ. Для вызначэння групы-пераможцы прапаноўваюцца наступныя паказычкі: поспехі ў вучобе, дасягненні ў навуковай галіне, актыўнасць у грамадскапалітычнай дзейнасці, удзел у спартыўным жыцці факультета, удзел у мастацкай самадзейнасці, у працуўным семестры, стан дысцыпіны.

Пасля кожнага этапа спаборніцтва група-пераможца ўз нагароджваецца паездкай па краіне (пасля першага этапа — па Беларусі, пасля трэцяга — па ленінскіх мясцінах нашай краіны па выбранаму групай маршруту). Гэта дасць магчымасць студэнтам глыбей пазнанні з жыццём рэспублікі, з жыццём і дзейнасцю Ільіча і яго сарніцай, сваімі вачымі бачыць месцы вялікіх гістарычных падзеяў, сустракацца і пагутарыць з адзінамі, якія ўздельнічалі гэтых падзеяў.

Ініцыятыва гісторыі будзе падхоплена ўсёй мольскай арганізацыяй ўніверсітэта. **I. РЭКУЦ.**

СТАРОНКІ УНІВЕРСІТЭЦКАГА ЖЫЦЦЯ — У КНІГУ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ

КАМІСІЯ ДЗЕЙНІЧАЕ

На чарговым пасяджэнні юблейнай камісіі, якое адбылося пад кіраўніцтвам практтара А. Я. Малышава, дэталёва абмеркаван ход падрыхтоўкі да 50-годдзя рэспублікі і Кампартыі Беларусі.

Удакладнены дні ўрачыстага сходу і юблейнай навуковай канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага саставу ўніверсітэта, час правядзення факультэцкіх вечароў і

сустэрэй.

Адпаведна плану да знамянальной даты паподніца новым экспанатамі ўніверсітэцкая фотавыстаўка, цікавыя фоталетапісы рыхтуюца на факультэтах. У групах, на курсах, у падшэфных арганізацыях чытаюца лекцыі па юблейнай тэматыцы.

У дні свята больш 600 студэнтаў прымыцуць удзел у тэатралізаваным прадстаўленні.

У дзесятым нумары за гэты год падрыхтоўка нашай газеты і партком аўбліві конкурс на лепшую студэнцкую настручную газету. Як вядома, выйшоў першага тура былі аўблівлены да Дня друку. Пераможцамі былі газеты «Журналіст», «Yita» (біяфак), «Гісторык» і «За навуку» (фізфак). Падядзенне вынікаў другога тура конкурсу адбудзеца напярэдадні 50-годдзя БССР і Кампартыі Беларусі.

Якіх ж змены аўбліпія у нашым настручным друку пасля таго, як на пасяджэнні журы газеты былі аўблівлены.

У кожнай газеты свой воблік, у кожнай рэдакцыйнай свае задумы, планы і рознав, але служаща адной маце — выхаванню будучых спецыялісту — асвячленне жыцця факультэта, грамадскіх арганізацый, быту.

Заўсёды мінагалюдна наляга газеты «Журналіст». Чым жа яна прывабная? Мастацкім афармленнем? Можа і так. Газета сапраўды прыноўвае увагу сваёй яркасцю. Але за кошт чаго дасягаецца гэта яркасць?

Рэдакцыя змяшчае многа фотаздымкі, прычым вынаных з выдатными прафесіяльнымі майстэрствам.

Усе матэрыялы «Журналіст» умела размешчаны, прытаптаваны і цікава расказаўца ў аб жыцці факультэта.

Тут же, у гуманітарным

корпусе, знаходзіцца і газета «Філолаг». Увогуле гэта своеасаблівая і арыгінальная газета. Матэрыялы яе цікавы і разнастайні. Але вось эншын воблік яе не заўсёды прывабны. Добрая матэрыялы трэба добра і афармляць.

Немалой заслугай рэдакцыі газеты «Філолаг» з'яўляецца яе мэтанакіраваніе

нашадычным друку, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл

рываючымі друком, і амаль

ні аднога слова пра свой

факультэт, курс, групу. Нават газета «Журналіст» не

абышлася без такой «штампованай гісторыі» у перадавым артыкуле. Толькі газета «Гісторык» увесе матэрыялам змясціла адпаведна з інтэрэсамі, жыццёвымі планамі факультэта. Многія артыкулы «Гісторыка» прысл



ЗВЯРАЮЧЫ КРОКІ З ЖЫЦЦЁМ

У гэтым годзе спаўненеца дзесяць год з часу ўтварэння матэматычнага факультета, які вырас на базе аддзялення матэматыкі былога фізіка-матэматычнага і стаў цяпер адным з буйнейшых ва ўніверсітэце. Толькі на дзённых аддзяленні тут навучаецца 1 329 студэнтаў, 236 — на вячэрнім. Завочна атрымліваюць адукцыю 233 чалавекі.

На дзевяці кафедрах — алгебры і тапалёгіі, вылічальнай матэматыкі, геаметрыі, дыферэнцыйных урауненній, матэматычнага аналізу, агульной матэматыкі, прыкладной матэматыкі, тэорыі функцый і функцыянальнага аналізу, тэарэтычнай механікі — працуе 70 выкладчыкаў, у тым ліку дзевяць дактароў, і сярод іх акадэмік АН БССР Е. А. Барбашын, Ф. Д. Гахаў, Н. П. Яругін, В. І. Крылоў, 22 кандыдаты фізіка-матэматычных наукаў. Штогод вучоныя факультета публікуюць 50—60 работ. За ўесь перыяд навукова-педагагічнай дзейнасці ім апублікавана 743 работы, у тым ліку 20 манаграфій, падручнікаў і вучебных дапаможнікаў.

У 1967 годзе ўпершыню ў гісторыі факультета адкрыты невялікі наўкукова-даследчыя лабараторыі пры кафедрах алгебры і тапалёгіі, матэматычнага аналізу, агульной матэматыкі.

Сёлетні год для халектыву факультета праходзіць пад сцягам актыўнай падрыхтоўкі да 50-годдзя БССР і Кампарты Беларусі і стагоддзя з дня нараджэння У. І. Леніна. На савеце факуль-

тэта аблеркаваны і прыняты сацыялістычныя абавязацельствы ў гонар юбілею рэспублікі. У іх падгледжана ўдасканаленне навучальнага працэсу: пастаноўка новых специкурсаў і спецсемінараў, падрыхтоўка рукапісаў вучэбных дапаможнікаў. Далейшае развіццё атрымае навуковая праца. У навуковых часопісах будуць апублікаваны артыкулы па актуальных матэматычных проблемах. Нашы вучоныя прыムуц удзел у навуковых канферэнцыях вну. Выйдуць у свет новыя манаграфіі. Асаблівая ўвага ўдзелена павышэнню кваліфікацыі выкладчыкаў, іх работе над кандыдацкім і доктарскім дысертацыямі, а таксама папулярызацыі навуковых ведаў.

Важна адзначыць поспехі студэнцкай навуковай дзейнасці.

У верасні савет факультета заслушаў інфармацыю аб ходзе выканання сацыялістычных абавязацельстваў у гонар 50-годдзя БССР і Кампарты Беларусі. Аблеркаванне паказала, што прынятыя абавязацельствы выконваюцца паспяхова.

На некаторых пунктах выкананне ідзе з першынствам вызначаных раней паказчыкаў. Вучоныя факультета працујуць з вялікім уздымам і энергіяй, прыкладаюць усе намаганні да таго, каб дастойна сустрэць знамянальную падзею ў жыцці беларускага народа.

А. ГУСАК,
дэкан матэматычнага
факультета, дэзант.

3 КОЖНЫМ годам расшыраецца навуковая праца студэнтаў матэматычнага факультэта. Гэтаму садзейнічае і усё ўзрастаячая нолькасы выкладчыкаў вышыншай кваліфікацыі, і адзінай ваніверсітэце свабодная сістэма специкурсаў і спецсемінараў, пры якой кожны студэнт можа выбраць іх па свайму густу. А такіх специкурсаў і спецсемінараў на факультэце амаль 50. Іх наведваюць нават першакурснікі, а на другім курсе гэта ўжо масавая з'ява. І не дзіўна таму, што ўжо ў першыя гады вучобы

ДАЛУЧЭННЕ ДА НАВУКІ

ва ўніверсітэце студэнты атрымліваюць вынікі, якія ўяўляюць навуковы інтарэс. Так, напрыклад, работа трэцякурсніка В. Янчэўскага, якую ён выканаў на першым курсе, публікавацца ў «Дакладах АН БССР». Цяпер ён паспяхова працае са саставітнай даследаваніі пад кіраўніцтвам дэканта Р. І. Тышкевіч. Яго работы рэгулярна ўдзельнічаюць у аглядах.

За апошні год студэнты факультэта здалі ў друн пяць артыкулаў і некалькі падрыхтавалі да публікацыі.

На рэспубліканскі агляд 1967 года матэматычны факультэт прадстаўвіў 14 работ. Вынікі аказалися выдатныя: 11 з іх атрымалі першую катэгорыю, трэх — другую. Высокую ацэнку заслужылі работы О. Марычава, О. Барысенка, Е. Нісневіча.

На ХХV студэнцкую наўковую канферэнцыю, прысвечаную ленінскім дням, наш факультэт прадстаўвіў 30 дакладаў па матэматыцы і грамадскіх науках.

М. ЗАРЭЦКІ,
стражнік савета СНТ.

Размернаванне выпускнікоў, якое адбылося нядыні, паказала вялікія запатрабаванні народнай гаспадаркі ў матэматыках высокай кваліфікацыі. На размернаванне прышлі прадстаўнікі розных зацікаўленых міністэрстваў, ведамстваў, арганізацій і праслі камісію выканань іх заявін на спецыялістах-матэматыкаў, што было не засыдэы магчымы. Са 155 выпускнікоў больш двух трэціх было накіравана для работы або далейшай вучобы на распараджэнне АН БССР і розных міністэрстваў. Каля адной трэці матэматыкаў паступае ў распараджэнне Міністэрства асветы БССР. Яны будуць працаць на вельмі патрэбнай і пачеснай работе настаўніка сярэдняй школы.

Дык пажадае пяцікурснікам-матэматыкам, каб будучая праца прынесла ім задавальненне, вялікую радасць творчасці. Калектуу ўніверсітэта спадзяеца, што яны будуць спецыялістамі высокай культуры, носьбітамі перадовой камуністычнай маралі, што яны зоймуть дастойнае месца ў радах маладых будаўнікоў камунізму.

А. РАБУШКА,
сакратар партарганізацыі матфака.

ВУЗНА

Беларусь у цяперашні час — буйнейшы матэматычны цэнтр СССР. Працы наших матэматыкаў шырокія вядомы ў краіне і за мяжой. Асноўная кузня кадраў матэматыкаў — наш ўніверсітэт.

Росквіт матэматычнай думкі ў Беларусі пачаўся значна пазней, чым росквіт іншых наукаў. Справа ўышло, што пры стварэнні ўніверсітэта для работы былі прыцягнуты вядомыя вучоныя Савецкай Расіі, сярод якіх, на жаль, не было матэматыкаў. Матэматыку ваніверсітэце выкладалі былыя выкладчыкі гімназій і настаўніцкіх семінарый. Толькі ў 1929 годзе ва ўніверсітэце стаў працаць буйнейшы матэматык, аўстрыйскі камуніст Ц. Л. Бурсцін, які быў першым акадэмікам-матэматыкам і організатаром у 1936 годзе фізіка-матэматычнага інстытута Акадэміі наукаў БССР.

Ц. Л. Бурсцін пачынаў з перабудовы выкладання матэматычных дысцыплін на больш высокім узроўні. Па яго ініцыятыве найбольш здольных студэнтаў пакідалі ў аспірантуры і накіроўвалі ў буйнейшыя навуковыя цэнтры Москвы і Ленінграда. Адзін з іх —

КАРЫСНАЯ ПЕРАЕМНАСТЬ

Па традыцыі ўжо многа год БДУ шэфствуе над школамі г. Мінска. У прыватнасці, сур'ёзную работу з вучнямі школы № 50 вядуць студэнты матэматычнага факультета. Школа гэта — з матэматычным ухлам. Там займаюць работы, якія паспраўднаму любяць матэматыку, і яны атрымліваюць мошнныя веды, навыкі саставітнай работы.

Штогод у школе праводзяцца матэматычныя канферэнцыі па тыпу тых, у якіх удзельнічаюць дарослыя: тут працаюць розныя секты, прысутнічае многа слухачоў і выступае многа дакладчыкаў. Тэмы дакла-

даў гавораць самі за сябе: «Элементы тэорыі групп», «Методы лінейнага праграміравання», «Неёўклідовы геаметрыі» і г. д. У падрыхтоўцы гэтых канферэнций прымаюць актыўны ўдзел студэнты.

Мы, Камракоў, Трайчанская і я, выпускнікі школы № 50, самі быў ўдзельнікамі такіх канферэнций, а цяпер даем парады, правярам даклады вучням. Кожная канферэнцыя — вялікае свята для рабят, педагогаў і для нас. У школу прыходзяць вучоныя з ўніверсітэта. Гасцімі школы быўлі У. П. Платонаў, Ю. С. Багданаў, В. Г. Спрынджук

і іншыя цікавыя людзі.


Асноўны наш шэфскі абавязак — кіраўніцтва матэматычнымі гурткамі. У мінулым годзе многія нашы выхаванцы, якія закончылі школу, паступілі ва ўніверсітэт на матфак, і цяпер іншыя

мы працуем пераважна з класамі В. Ю. Гурэвіча. Некалі самі вучыліся ў гэтага цудоўнага педагога.

Займашца з рабятамі простирае: так рапушчаны адмаяўляюща ад падказаў, так радуюцца, калі знойдзен новы прыгожы ментад рапшэння задачы.

М. ГАНКІНА,
студэнтка трэцяга курса.

МАТФАКУ 10 ГОД



Трывалая загартоўка

Есць студэнты, якія, працуяшыся на факультэце некалькі год, не пакідаюць у яго жыцці адметнага следу. Пытанне аб такім студэнце можа прывесці вас у складане становішча. Падумаць толькі: разам вучыліся, а сваіх хлопцаў не ведаю! Але калі на трэцім курсе вы спытаце аб Валі Фрыдлянд, то кожны вам яе пакажа і расскажа аб гэтай дзяўчыне. Яе ведаюць усе. Гэтым летам яна кіравала будаўніцкім атрадам дзяўчат, адзінм у сваім родзе на матфаку. Нават рабяты, якія адчуле на сабе цяжар камандзірскіх абавязкаў, прызнаваліся, што ім гэта не пад сілу. Тому калі Валю назначылі камандзіром, большасць не верыла ў гэтае. І жыцце пачало скла-

дзяціцца. Яны былі здзіўлены, калі атрад вярнуўся са Слуцка з выдатнай ацэнкай работы і цэлай кіпай грамат (толькі абяцаных, праўда). Гэта было летам, а цяпер, калі спытаце любога студэнта пятай групы, каго ён хоча выбраць камсоргам, то атрымаецце адказ: Валю Фрыдлянд. На нядыні на прайшоўшай другой камсамольскай канферэнцыі Валя была аднаголосна выбрана членам камітэта камсамола матфака. Гэта прызнанне яе заслуг перад камсамольскай арганізацыяй і ў той жа час патрабаванне ад важака моладзі яшчэ большай адказнасці і намаганняў у камсамольскай рабоце.

В. СУХАРУЧКІН,
студэнт трэцяга курса.

НА ПРАФСАЮЗНЫЯ ТЭМЫ

РАБОЧАЕ МЕСЦА ВЫКЛАДЧЫКА

На прайшоўшай нядына на агульнауніверсітэцкай прафсаюзной канферэнцыі навукова-педагагічнага саставу, рабочых і служачых многа гаварылася аб арганізацыі працы выкладчыкаў. Нязвашаных пытанняў у гэтай справе шмат, і, як спрэядліва адзначалася ў дакладзе І. Т. Рагоўскага, у выступленнях дэлегатаў, павінна ў гэтым не толькі адміністрацыйна-гаспадарчая частка.

Мяркуйце самі. Ці павінен абслугоўваючы персонал, напрыклад, у tym, што ва ўніверсітэце пакуль што мала зроблена па навядзенню парадку і цішыні ў час заняткаў? У вестыбюлях і холах вучэбных карпусоў пастаянна можна бачыць групы і цэльныя патоўпы нічым не занятых людзей, якія шумяць, нават распываюць песні. Гэта не турбуете, што ў аудыторыях, кабінетах і лабараторыях займаюцца іх жа таварышы. І ўжо зусім непрыемна выкладчыку, які чытае лекцыю, ды і студэнтам, калі ў працы адной гадзіны дзвёры аудыторыі неаднаразова адчыняюцца, у яе прасоўваецца непрычасаная галава, не спяшаючыся аглядвае сталь і знікае, потым паўтараеца ўсё спачатку.

За навядзенне парадку ў вучэбных карпусах павінны ўзяцца ўсе грамадскія арганізацыі. Нельга пакідаць без увагі ні адзін факт парушэння дысцыпліны.


Гаворачы аб умовах работы прафесарска-выкладчыцкага саставу, нельга не спыніцца на ўнутраным выгледзе і аbstaliavannі аудыторый, кабінетаў, холаў, фое, калідораў і асабліва так называемых прафесарскіх. Усе гэтыя памяшканні пакуль што маюць непрыемныя, а часам і неахайні выглед. Мэблі і іншыя абсталяванні ў аудыторыях размешчаны без густу, без пачуцця прыгожага, а ў калідорах, асабліва каля дэ-

канатаў, стаіць мноства рознакаліберных патрэбных і непатрэбных, але заўсёды безгустоўных і неахайніх стэндаў, шчытоў і г. д. У холах, якія пры належнай эксплуатацыі маглі быт упрыгожыць карпусы, стаіць паказчыкам добра густу, прыемным месцам адпачынку, у нас у лепшым выпадку стаіць некалькі паламаных крэслай да вуглаў будныя урны. А ці нельга было бы усяму гэтаму прыдаць належны выглед, ці тут справа толькі ў грошах? Дрэнна, вельмі дрэнна, што мы мірымся з такім «дробязямі», нават не рабім спрабу выгнаць дух цыганчыны з нашага быту.

А нашы так званыя прафесарскія? Яны ніжэй узроўню ўсякай крытыкі, іх, можна сказаць, зусім няма. Калі ў час перапынку выкладчыку захацелася выкурыць сігарэту — ідзі ў калідор, абапрыся аб сцену і стой або сядзіць на падаконнік. Калі яму захацелася выпіць вады — ідзі ў санвузел і падстаўляй рот пад кран умывальніка. Каб памыць руکі, як вядома, паменшай меры патрэбныя вада, мыла, ручнік. Вада ў нас ёсьць, а вось мыла і ручнікі паяўляюцца толькі ў некаторых месцах і толькі ў чаканні высокіх гасцей. Усё гэта адразу знікае, як толькі гості пакідаюць ўніверсітэт.

Безумоўна, і ў гэтых пытаннях многае залежыць ад нас, ад прафсаюзных бюро факультэтаў, ад ініцыятывы кожнага выкладчыка. Знайшліся ж людзі на гістарычным факультэце, якія ўзялі на сябе абавязкі арганізаваць у прафесарскай гарачы чай і кофе. Не адказаўся б, мабыць, выпіць чащачку кофе ў час перапынку і матэматыкі, і юрысты, і філолагі.

М. РОЖЫН,
член мясцкома.



МОВАЙ ФОТАЗДЫМКАЎ

Аляксандра Ласмінская — выпускніка Гродзенскай сярэдняй школы № 1 на факультэт журналістыкі нашага ўніверсітэта прывяла любібёнасць у фотаспраўу. Фатаграфаваць ён пачаў у восьмым класе, пасля вяртання з «Артэка». Праз год яго здымкі паявіліся на стэндах абласных выставак, а яшчэ праз год рэдакцыя газеты «Зор’ка» ўзнагароджвала школьніка прэміяй за першае месца ў фотаконкурсе.

У 1967 годзе па ініцыятыве «Піонерскай правды» быў праведзен Міжнародны фотаконкурс школьнікаў.

А. Ласмінскі прадстаўвіў на агляд серыю здымкаў пад агульной назвай «Бухенвальд» (у саставе дэлегацый школьнікаў Беларусі ён пабываў у ГДР і Польшчы) і панараму «Крэпасць-герой». Ацэнкай яго працы быў дыплом лаўрэата конкурсу.

У фотатэцы камсамольца некалькі тысяч кадраў, у тым ліку цяпер ужо і па тэмах ўніверсітэцкага жыцця. Сёння мы змяшаем некалькі здымкаў першакурсніка А. Ласмінскага.

НА ЗДЫМКАХ: начны Гродна; першы снег; сур'ёзная размова.



Матэматычнаму факультэту—дзесяцьгод

ЛАЎРЫ ПЕРАМОГ

Цяжка ўявіць жыццё студэнтаў без спорту, нават калі гэта студэнты-матэматыкі. З часу ўтварэння ўніверсітэта студэнты самага «сур’ёзнага» факультэта—фізмата—актыўна ўдзельнічалі ў спартыўным жыцці. Яны часам за іншых выходзілі пераможцамі ўніверсітэцкіх спаборніцтваў. А калі фізмат быў раздзелены на два факультэты, барацьба за лідэрства разгарнулася паміж ма-

тэматыкамі і фізікамі. Трэба сказаць, што фізікі ў гэтай барацьбе перамагаюць, яны сталі нязменнымі лідэрамі. А з матэматыкамі на роўных вялі барацьбу хімікі і гісторыкі, праўда, яны іншы раз адзначылі матэматыкаў на трэцяе-чацвёртае месцы.

Змены адбыліся на юбілейнай XVI спартакіядзе. Тут матэматыкі выступілі паспяхова. Задоўгага пачалі рыхтавацца да

яе на матфаку. Студэнты пераканаліся, што ў іх ёсьць сілы і рэалныя магчымасці, каб уступіць у барацьбу за першае месца. Ужо ў асеннім кросе матфак стаў аўтарам сенсацый: упершыню ў гісторычным факультэце занялі першае месца. Пачын падхаплі футbalісты і барцы вольнага стылю, заняўшыя другія месцы. Фехтавальшчыкі і спартсмены класічнай барацьбы заваявалі трэцяе месца. Больш паспяхова, чым звычайна, выступілі нашы спартсмены

у абавязковых відах спорту. Пераможнымі былі гульні валейбалістак і фінал вясенняга кроса, дзе матфак заняў першыя месцы. Выдатна выступілі шахматысты, шашысты, тэнісісты, веласіпедысты, баксёры і гандбалісты. Яны занялі першыя месцы.

А спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы ў зімніх умовах, мастацкай гімнастыцы, турысцкаму двухбор’ю і каньках прынеслі матфаку «серабро».

Прыемна адзначыць у

нас групы спартсменаў высокага класа, якія ўваходзяць у зборныя каманды рознага рангу, наўрат у зборную СССР. Гэта А. Гантварг, В. Беляеўскі, І. Тарасюк, І. Соўпель, Е. Соркіна і іншыя. Маладым спартсменам факультэта ёсьць на каго рукоўшчыца.

Немалая заслуга ў спартыўных поспехах факультэта належыць спартбюро і актыўістам спорту, такім, як І. Тарасюк і Л. Антонава, С. Стральцоў і М. Зарэцкі, Л. Макрусёва і С. Га-

руновіч, Л. Дудкін, С. Гурэвіч, О. Крывадубская і іншыя.

Спартакіяды закончыліся перамогай матэматыкі. А пасля стала вядома яшчэ ад адной перамозе — матфак заняў першае месца ў аглядзенію конкурсе. Значыць, і кубак, і пераходны Чырвоны сцяг — нашы!

Л. ГАРЭЛІК,
адказны за спартыўную работу ў камітэце камсамола,

А. ЛЕШЧАНКА,
старшыня спартбюро.

НАШ РАБФАК

Камітэт камсамола паведамляе, што з 20 лістапада пачалі работу падрыхтоўчыя курсы на грамадскіх пачатках для рабочых з вытворчасці.

Заняткі праводзяцца па фізіцы, матэматыцы, хіміі, біялогії, геаграфії, рускай мове, беларускай мове і гісторыі.

Заявы падавацца ў камітэт камсамола.

Да заявы прыкладаюцца: фотакартка памерам 3×4 і вытворчая характеристыка.

Заняткі праводзяцца два разы ў тыдзень (серада і субота).

КАМИТЭТ КАМСАМОЛА.

У горадзе Горкі адбыўся фінал першынства вну рэспублікі па футболу. Права выступацца у фінале дабілісці сталічныя каманды ІФК, БПІ, БІМСГ, БДУ, а таксама Гомельскі педінстытут (ГПІ), Магілёўскі машынабудаўнічы (ММІ) і Віцебскі ветэрынарны інстытут, Беларуская сельгасакадэмія (БСГА).

Да гэтай пары лепшым дасягненнем каманды БДУ было пятае месца. На гэты раз рабяты прыклалі ўсе сі-

лы, каб выступіць лепш. У сваёй падгрупе яны выйграли ў БІМСГ—2:1, БСГА—3:1 і сыграли ўнічью (2:2) з пераможцамі мінулагодняга першынства — камандай БПІ. Гульня была прынцыпавая і драматычная. За 10 мінут да канца сустэречы наша каманда прайгравала з лікам 0:2. Але рабяты прыклалі многа намаганняў, каб змяніць вынік. І яны зрабілі, здавалася, немагчымае. Спачатку О. Сяўдаў скараціў разрыў да ад-

наго мяча, а за дзве секунды да фінальнага свістка В. Маслаў зраўняў лік.

Такім чынам, у фінал выйшлі каманды БПІ, ГПІ, ММІ і БДУ. Нечаканай стала адсутнасць у фінальных гульнях каманды ІФК. Прайграўши ММІ (0:1) і звёўшы ўнічью паяднік з ГПІ, яны павінны быт змагацца за пятае-восьмое месцы.

В. ШЭЙНЕМАН.

Адказны рэдактар М. ЙОСЬКА.

Споры

ДОБРАЯ ЗАЯЎКА ФУТБАЛІСТАЎ

Вельмі моцнай па свайму саставу была каманда Гомельскага педінстытута, дзе іграла пяць спартсменаў з каманды майстроў гомельскага «Спартака». Выйграўшы ў БПІ (2:1) і БДУ (1:0), яна стала чэмпіёнам. А каманды БПІ і БДУ па першай групе занялі адпаведна другое і трэцяе месцы.

Б. ШЭЙНЕМАН.